

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МІНСКАГА АБКОМА КП(б)Б

№ 7 (8586) | 9 студзеня 1940 г., аўторак | ЦЕНА 10 КАП.

ЗА СТАХАНАЎСКІЯ ШКОЛЫ Ў КАЛГАСАХ

З вольным днём шыршыцца размах сацыялістычнага спаборніцтва за высокі ўраджай. Выдатная ініцыятыва алігэнтных калгаснікаў, іх прапаноў — разгарнуць усеагульнае сацыялістычнае спаборніцтва за 100 пудоў хлеба гектара — нахоплена сотнямі калгаснікаў брыгад пашай рэспублікі. Цяе барацьба высокага ўраджая зернявых, ільну, бульбы і іншых культур.

Навейшыя агратэхнічныя мерапрыемствы, якія два-тры гады таму называліся дэманстрацыяй, цяпер здыбыткам інавіцэў стаў. Сталі натуральнымі такія агратэхнічныя прыёмы, якія вясное бараньня і падкормка азійных, яравыя пашы, мулячываньне, перакрываючая лямпава сяўба, думчаньне сьцені, эфрэкцыйныя нормы высева. Лепшыя калгасныя ўдзельнікі раёна праводзяць зарадкі па сьнегастарымна.

Сёння мы друкуем пастанову ЦК КП(б)Б аб арганізацыі курсаў па агратэхнічных старшніках, брыгадзіраў і зьвонячых калгасцаў. Разам з гэтым ЦК КП(б)Б абавязвае партыйныя і савецкія арганізацыі разгарнуць агратэхнічны курс калгаснікаў шляхам арганізацыі масавых лекцыяў і арганізацыі шырокай сеткі стаханаўскіх калгасных школ. Большэвіцкае ажыццяўленьне гэтага рашэньня ЦК КП(б)Б дапаможа калгаснікам узброіцца агратэхнічнымі ведамі, перадавым стаханаўскім вопытам.

Стаханаўскія школы ў калгасах павялічваюць і аздабляюць сучаснаму ўдэлу, стаханаўскаму руху ў вёсцы. Такія школы ўжо арганізаваны і паспяхова працуюць у многіх калгасах Горкаўскай, Смаленскай, Ленінградскай і іншых абласцей Савецкага Саюза. Такія школы пачынаюць арганізоўвацца ў некаторых калгасах нашай рэспублікі.

Учора мы надрукавалі карэспандэнцыю з Дрысенскага раёна. Ініцыятарам арганізацыі стаханаўскіх школ там з'явіўся аграном калгаса імяні Калініна таў. Агн'ёў. Яго ініцыятыва падхлалі іншыя аграномы і калгаснікі. Раённыя арганізацыі, правільна зразумевшы значэньне гэтага факта, падтрымалі ініцыятыву агранома. У калгасах імяні Калініна, «Пролетарыі» і «Новая культура» арганізаваны стаханаўскія школы. У гэтых школах будуюць выкарыстаць самі стаханаўцы, узяўшы ўсеагульнае сельгаспадарчых выстаўкі і аграномы.

Стаханаўская школа арганізавана ў калгасе імяні Молатава Мінскага раёна. Тут ужо адбылося дзве заняткі. Іх наведвала звыш 50 чалавек. На першых занятках брыгадэр Васіль Шычаньскі прачытаў лекцыю аб тым, як ён дабіўся высокага ўраджая зернявых. Другую лекцыю — аб падрыхтоўцы парнікоў — прачытаў аграном Мінскага раёна Сулейман Мушта. Заняткі праходзяць вельмі актыўна. Распрацавана праграма. Група спецыялістаў сельскай гаспадаркі Мінскага раёна звярнулася да спецыялістаў Мінскай абласці з заклікам падтрымаць ініцыятыву калгаснікаў сельгаспадарчых імяні Молатава і стварыць стаханаўскія школы ў калгасах усё раённага абласці.

Не можа быць ніякіх сумненняў, што добры пачынаць перадавых калгасцаў у арганізацыі стаханаўскіх школ будзе нахоплена многімі калгасцамі нашай рэспублікі. Гарантыя таму — упорнае жаданьне мас калгаснікаў аздабляць перадавой агратэхнікай, каб на аснове правільнага скарыстання набытых ведаў заваяваць высокія і ўстойлівыя ўраджай.

Напраўдзіна, аянак, думаць, што ўсё будзе забяспечана само сабою, у паралел самадэлу. Справа інакш аб новым важным мерыпрыемстве, якое мае патрэбу ў сур'ёзнай практычнай дапамозе з боку зямельных органаў, партыйных і савецкіх арганізацыяў.

Патрабаваньне дзейсна дапамогі і самы актыўны ўдзел у арганізацыі і замацаваньні стаханаўскіх школ з боку спецыялістаў сельскай гаспадаркі. Яны павінны прыняць удзел у складанні праграм гэтых школ з тым, каб апошнія сапраўды напамгалі калгаснікам набыць сур'ёзныя веды для паспяховай барацьбы за сталініскі ўраджай. Праграмы павінны будавацца, выходячы з мясцовых умоў, з напамкам сельскай гаспадарчых данага раёна. У першую чаргу паставіцца вучобны ў стаханаўскіх школах павінна садзейнічаць большэвіцкі падрыхтоўцы да вясновай сяўбы. Вялікую ўвагу трэба надаць пытанню вывучэння лепшага вопыту арганізацыі працы.

Яшчэ ніколі ў вёсцы не было такіх вялікіх прырочных умоў для авалоўвання масам перадавой агратэхнікай, як цяпер. Сажнае важнае заклічана ў тым, што ў кожным раёне выраслі дзесяткі і сотні стаханаўцаў, майстроў высокага ўраджая, якія нахлалі багалеішты вопыт, шырока агратэхнічныя веды. Вось яны, гэтыя выдатныя людзі, разам са спецыялістамі і аўдэаіацыя носьбітамі перадавой агратэхнікі ў масы. Іх трэба толькі па-большэвіцкі падтрымаць.

Узброіцца масу калгаснікаў вопытам перадавой і зробім вопыт стаханаўцаў здыбыткам усіх калгаснікаў. Зробім трэці год трэцімі сталініскай п'яцігодкі годам бліскучых перамог на сацыялістычных пашах!

Узброіцца масу калгаснікаў вопытам перадавой і зробім вопыт стаханаўцаў здыбыткам усіх калгаснікаў. Зробім трэці год трэцімі сталініскай п'яцігодкі годам бліскучых перамог на сацыялістычных пашах!

У Цэнтральным Камітэце КП(б)Б

Цэнтральны Камітэт КП(б)Б прыняў пастанову аб арганізацыі курсаў па агратэхнічных старшніках, брыгадзіраў і зьвонячых калгасцаў БССР у зімовы перыяд 1940 года.

Разгарнуўшае ў калгасах Беларускай ССР сацыялістычнае спаборніцтва па атрымнанні высокага ўраджая ў 1940 годзе, гаворыцца ў пастанове ЦК КП(б)Б, ставіць задачу максімальна скарыстаць зімовы перыяд для масавай агратэхнічнай вучобы старшніках, брыгадзіраў і зьвонячых калгасцаў. Для гэтага ў студзені, лютым і першай палавіне сакавіка месіца павінна быць разгорнута шырокая сетка курсавых мерапрыемстваў. Асноўная задача курсаў павінна заключыцца ў тым, каб старшнікі калгасцаў, брыгадзіры і зьвонячыя авалодалі эфэрамаўскімі метадамі работы па атрымнанні высокага ўраджая, вопытам перадавых брыгад—стопуднікаў і іншых удзельнікаў ўсеагульнай сельгаспадарчых выстаўкі з тым, каб на аснове ўвучэння высокага агратэхнікі ў 1940 годзе ва ўсіх калгасах Беларусі дабіцца павышэння ўраджайнасці і прадукцыйнасці жывёлагадоўлі.

У ажыццяўленне гэтага ЦК КП(б)Б пастановіў прасіць наступныя курсывыя мерыпрыемствы.

1. У перыяд з 15 студзеня, люты і першай палавіне сакавіка 1940 года арганізаваць курсы ва ўсіх раёнах па агратэхнічнай вучобе старшніках калгасцаў у колькасці 9448 чалавек з тэрмінам навучання 15 дзён з размеркаваннем па абласцях:

Па Віцебскай абласці	— 2668 чал.
» Гомельскай	» — 990 »
» Магілёўскай	» — 2750 »
» Мінскай	» — 1975 »
» Палескай	» — 1065 »

2. У гэты-ж тэрмін арганізаваць курсы калгасных брыгадзіраў у колькасці 23717 чалавек з тэрмінам навучання 10 дзён, у тым ліку:

Па Віцебскай абласці	— 7030 чал.
» Гомельскай	» — 3000 »
» Магілёўскай	» — 6012 »
» Мінскай	» — 4635 »
» Палескай	» — 3040 »

3. Арганізаваць у перыяд студзеня, люты і першай палавіне сакавіка курсы зьвонячых калгасцаў на 44.735 чалавек з тэрмінам навучання 5 дзён, у тым ліку:

Па Віцебскай абласці	— 10735 чал.
» Гомельскай	» — 7000 »
» Магілёўскай	» — 8000 »
» Мінскай	» — 12000 »
» Палескай	» — 7000 »

4. Курсы старшніках калгасцаў і брыгадзіраў прасіць у раённых цэнтрах, шырока скарыставаць вучобныя памяшканні, інтэрнаты і састаў выкладчыкаў раённых калгасных школ, захаваўшы існуючы кваліфікацыйны і спецыялізацыйны кадры масавых кваліфікацый. Сетку курсаў па падрыхтоўцы зьвонячых калгасцаў арганізаваць пры сельсаветах, шляхам куставання. ЦК КП(б)Б прапавіць райкомам партыі і райвыканкомам у якасці выкладчыкаў курсы скарыстаць лепшыя падрыхтаваныя кадры спецыялістаў сельскай гаспадаркі (аграномаў, зоаагнікаў і ітн.).

Першыя сакратары райкомаў і старшнікі райвыканкомаў, гаворыцца ў пастанове ЦК, абавязаны прыняць асабісты ўдзел у правядзенні заняткаў па асобных тэмах па курсах старшніках калгасцаў і брыгадзіраў.

ЦК КП(б)Б рэкамендуе райкомам партыі і старшнікам райвыканкомаў арганізаваць на курсах чытку лекцый перадавой-стаханаўцаў, аказаўшы ім неабходную дапамогу ў падрыхтоўцы гэтых лекцый.

Райвыканкомам разгарнуць агратэхнічныя курсы калгаснікаў шляхам арганізацыі масавых лекцыяў, падабраўшы для гэтай мэты шмат лектараў з ліку аграномаў, зоаагнікаў і іншых спецыялістаў сельскай гаспадаркі раёна. Адначасова арганізаваць шырокую сетку стаханаўскіх калгасных школ, у якіх асноўнымі лектарамі падрыхтаваць перадавой сельскай гаспа-

даркі, здохных перадаых калгасных масам свай вопыт у атрымнанні высокага ўраджая і павышэння прадукцыйнасці жывёлагадоўлі.

Даручае ЦК камсамолаў Беларусі арганізаваць ва ўсіх раёнах п'яцігоднічныя курсы-семинары сакратараў пярвічных камсамольскіх калгасных арганізацыяў па шытаных агратэхнікі і ўдзелу камсамола ў рабоце калгасцаў.

ЦК КП(б)Б звярнуў увагу абкомаў і райкомаў партыі, аблвыканкомаў і райвыканкомаў на вялікае палітычнае значэнне ўказаных мерапрыемстваў у справе агратэхнічнай падрыхтоўкі асноўных кадраў калгасцаў, якія павінны адгрыць рашучую ролю ва ўдзеле ўраджайнасці і прадукцыйнасці сацыялістычнай жывёлагадоўлі.

ЦК КП(б)Б патрабаваў ад партыйных і савецкіх арганізацыяў абласцей, раёнаў неадкладна разгарнуць работу курсаў, забеспечыўшы іх правядзенне на высокім палітычным узроўні.

У мэтах шырокага паказу перадавога вопыту, прымяняемага стаханаўцаў у палядовстве і жывёлагадоўлі, ЦК КП(б)Б даручыў газетам «Звязда» і «Савецкая Беларусь» арганізаваць выступленні стаханаўцаў сельскай гаспадаркі на старонках друку.

(БІТА).

АДКРЫЛАСЯ ПЕРШАЯ СЕСІЯ МІНСКАГА АБЛАСНОГА СОВЕТА ДЭПУТАТАў ПРАЦОЎНЫХ

Учора ў вялікай зале Дома партыйнага актыва адкрылася першая сесія Мінскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных. Да 6 гадзін вечара зайаўту святлом і ўпрыгожаную залу запоўнілі дэпутаты абласнога савета, Вірхоўных Саветаў ССРС і БССР, стаханаўцы прадпрыемстваў, прадстаўнікі савецкай інтэлігенцыі і Чырвонай Арміі.

Выбраннікі народа — гэта сапраўды лепшыя людзі абласці, на справе данаўшых аднавіць партыі Леніна—Сталіна сацыялістычнай рэліжы. Тут з'явіліся шматлікія арганізацыі Аляксандра Ваўжыніна і народнага агітатара БССР Ларыса Наміневіча Аляксандраўскага, памочнік майстра швейнай фабрыкі «Кастрычнік» Назарка Пітрэўна Вондарава і Народны камісар земляробства артаносец І. А. Круценька, ваенны камісар Воласцаў і іншыя.

Роўна ў 6 гадзін 30 мінут па трыбуну падняўся старшнікі дэпутат Мінскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных Канстанцін Міхайлавіч Мішквіч (Якуба Коласа).

Колас, народны паёт, артаносец, віце-прэзідэнт Акадэміі навук БССР. Присутныя ў зале дружнымі апладысмантамі сустралілі любімага песнара беларускага народа.

Якуба Колас у сваёй надхнінай прамове гаварыць аб велікім Сталініскай Канстытуцыі, на аснове якой выбраны ўсе кандыдаты сталініскага блока камуністаў і беспартыйных. Ухваляюцца і радасна ён гаворыць аб тым, як пышна расквіцела Беларусь пад сонцам Сталініскай Канстытуцыі і ад усёго сэрца ад імяні ўсё дэпутатаў абласнога савета дэкае вялікімудраму і любіму Сталіну — твару чалавечата чыстага.

Імя Сталіна выклікае вельмі прылігі энтузіязма. Усе ўстаюць і ў зале доўга не змывае гул апладысмантаў і вокалічы прывітаньняў у чэсьць большэвіцкай партыі, у чэсьць таварыша Сталіна.

Калі аваяны спіха, Якуба Колас аб'яўляе першую сесію Мінскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных адкрытай.

геніяльнага правадыра таварыша Сталіна аб'яўляюць у сямі хвілінных народнаў вялікага Савеза, сіментаваных непаўнароўна сталініскаму дружэбству.

Таварышы дэпутаты! Вы таксама ведаеце, што нашай сталініцы ў асобе яе таварыша савета аказана вялікая чэсьць. У саставе Мінскага гарадскога савета знаходзіцца Вячаслаў Міхайлавіч Молатаў, Клімент Ефрэмавіч Варашчылаў і вялікі друг беларускага народа Іосіф Вісарыянавіч Сталін. (Бурныя апладысманты). Гэтая акалічнасць накладвае на нас асабліва абавязкі. Мы павінны паставіць нашу абласць так, каб яна стала ўзорам для іншых абласцей і раёнаў, каб з яе бралі прыклад і па ёй раўняліся ўсе іншыя абласці.

Мы жывем у вялікі адзаны час. Мы з'яўляемся свецкамі і ўдзельнікамі паўдзёў, якія маюць суствэнна-гістарычнае значэнне. Наша доблесная Чырвоная Армія прынесьла на сваіх баювых сілках свабоду, шчасце і радасць 13 мільёнам народаў. Неакрушальна магутнасьць чырвоных пакоў нясе гэтую свабоду працоўным Філіпінаў, Чорныя, варажыя нам сілы старога сыходзячата з зямлі жыцця сесты ў зварынай нявысці гэтыя абрушэнцы на нас усю сваю цёмную злобу.

Пажар імперыялістычнай ваіны пачае на прасторах Еўропы. Правакатары ваіны і врываючы саці ў робіць усе намаганні, каб гэты пажар стаў агучным сучасным палітарам. Сваю зварыную працянасць па прыбыткі, да замацавання народаў яны прыкрываюць злоўнай мішурой аб прынятых дэкаратыі і яе праве. Але мы ведаем гэты ваюку ў авечай шкурцы і іх лютасцікі імкненні самых агрэпных драпежнікаў.

Мы спакойны і ўвэруены ў нашай сіле і ў нашай перамоце, бо нас вядзе партыя большэвікоў, бо з намі прызорылі і мудры правадір вялікі Сталін. (Бурныя апладысманты). У гэты адказны час барацьбы за мір мы павінны аддаць усю сваю энэргію, сілу і здольнасці на абарону нашай сацыялістычнай рэліжы. Мы павінны інакш пачаць згуртавацца вакол нашай роднай савецкай ўлады, нашай большэвіцкай партыі і нашага вялікага настаўніка і правадыра геніяльнага майстра і стратэга нашых перамог Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна.

Нашай жыве Сталініскай Канстытуцыя! Нашай жыве дружба народаў! Нашай жыве лінііска сталініска партыя большэвікоў!

Нахай жыве наша гордасць, наша надзея і радасць — Сталін! (Бурныя доўга не змаўчаючыя аваяці). Усе ўстаюць і доўга апладыруюць у чэсьць вялікага правадыра.

Слова бярэ дэпутат Казаў. Ён ўносіць прапанову выбраць старшнік першай сесіі дэпутата Пятра Аламаніча Явёшкага, другога сакратара Мінскага абласнога камітэта КП(б)Б. Сесія аднадушна падтрымала гэтую прапанову. Сакратаром сесіі аднагалосна выбрана дэпутат Варвара Леанідаўна Дымкавец, настаўніца-артаносец.

На трыбуну — дэпутат Хасін. Ён прапавіць выбраць пачотны прэзідэнт сесіі ў саставе Палітбюро ЦК ВП(б) на чале з вялікім правадыром народнаў таварышам Сталіным. У адзіным парыве ўсе павітаюцца са сваім месце і наладжаюць гарачую аваяці таварышу Сталіну і яго баювым аваяці аваяці, калі старшніцтва прынае выбараць першага Героя Сацыялістычнай Працы, правадыра народнаў таварыша Сталіна пачотным старшнікам сесіі. Пад доўга не змаўчаючы апладысмантамі вялікі Сталін выбарацца пачотным старшнікам сесіі.

Затым пачае вынавацыя рэгламента работы завяржэцца наступны парадак дня: выбараць маілатнай камісіі; выбараць выканаўчага камітэта Савета дэпутатаў працоўных Мінскай абласці; утварэнне аддэлаў выканаўчага камітэта і завяржэньне загадчыкаў аддэлаў; утварэнне настаяных камісіі Абласнога Савета.

Паступае прапанова паслаць прывітаньне пераводу і настаўніку працоўных таварышу Сталіну. Прывітаньне прамяшча пад доўга не змаўчаючы апладысманты і вокалічы скура.

Па прапанове дэпутата Жарыкава выбараць маілатнай камісіі ў саставе 7 чалавек. Старшнік маілатнай камісіі дэпутат І. А. Круценька, члены — дэпутаты Ц. Ф. Сероў, У. В. Якубовіч, Г. В. Праканыя, А. Г. Кулікаў, П. П. Чышын, М. Я. Якаўлева.

Дэпутат таў. Воласцаў прапавіць паслаць прывітаньне праходзячай зарад першай сесіі Магілёўскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных. Гэтая прапанова прымаецца аднагалосна.

Старшніцтва вылучыць таў. Лявіцкі аб'яўляе першае пасляджанне Першай Сесіі Мінскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных завяржэць.

Сёння, у 12 гадзін дня, сесія прадаўжа сваю работу.

ПЕРШАЯ СЕСІЯ ГОМЕЛЬСКАГА АБЛАСНОГА СОВЕТА

ГОМЕЛЬ, 8 студзеня. (Па тэлефону). У Доме партыйнай авесцы адбылася першая сесія Гомельскага абласнога савета.

Сесія адкрыў старшнікі дэпутат, заклікаўшы дэкае навуку акадэмік Влэдзімір Віктаравіч Шытаўцаў.

Старшнік першай сесіі аднадушна выбарацца дэпутат таў. Былініскі—другі сакратар Гомельскага абкома КП(б)Б, сакратаром—дэпутат артаносец таў. Ігнаўева.

Калі ўносіцца прапанова пачотным старшнік сесіі выбараць першага Героя Сацыялістычнай Працы, любімага правадыра і настаўніка—таварыша Сталіна, зала ў адзіным парыве ўстае і вітае таў.

чыё імя з'яўляецца вялікім сілтам баўрабды за шчасце ўсёго чалавечата.

З вялікім энтузіязмам удзельнікі сесіі прывітаньняў тэлеграму таварышу Сталіну.

Сесія аднагалосна выбараць выканаўчы камітэт абласнога Савета дэпутатаў працоўных у саставе 15 чалавек. Старшнікам выканакома выбараць дэпутат т. Магусевіч, доўга намеснікам—дэпутаты тт. Шайкевіч, Ядановіч і Сірамятнік. Сакратаром выканкома—дэпутат т. Васільеў.

Сесія ўтварыла 14 аддэлаў і завяржэць загадчыкаў аддэлаў і састаў паштатна дэкачы камісіі.

Сёння сесія закончыла сваю работу.

АПЕРЗВОДКА ШТАБА ЛЕНІНГРАДСКАЙ ВАЕННАЙ АКТРУГІ

На працягу 8 студзеня на фронце нічога істотнага не адбылося. На Улінінскім, Рэбэлсім і Потразавасім напрамках дэяні разведчых атрадаў. На Нарэўскім пераходку разведчыя пошукі, ружэйна-кулямётная і артылерыйская перастрэлка.

З прычыны дрэннага надвор'я наша аваяція зрабіла толькі разведчыя палёткі.

СЕДОУЦЫ—ЗУСІМ НЕДАЛЁКА

БОРТ ЛЕДАКОЛА «И. СТАЛИН». 8 студзеня. (Радэа, ТАСС). Сёння калі 11 гадзін раніцы вымушаны былі спыніць лэтарвы бой і астанаіцца. Упералзе нас — аваяцінае поле старога ільну. Флагман стаіць, чакаючы палепшання абстаноўкі. Седоўцы зусім недалёка. Яны рыхтуюцца да сустрэчы з намі і страіна жадаюць пайці пеша да нас. На нашым ледоколе таксама многа энтузіястаў, выправаўчых назвоў ісі да «Седова». Патрабы ў гэтым няма.

Седоўцы ўсе здаровы, адчуваюць сябе вельмі добра. Капітан Бадвін паведамае, што яны з задавальненнем адцэ адбіўны

з меззв'язчым. «Пагражаюць» знішчыць усё да нашага прыходу.

Сабакі — спадарожнікі седоўцаў — адбігаюць далёка ад судна і брэсцуч у нашым напрамку.

К 20-ці гадзінам павялілася вільзачная трэшчына, праўда, не зусім па курсу «Седова», але мы зноў рушылі наперад адшукваць шлях, прама влучы да «Седова».

У 22 гадзіны пачалося тарашанне. Вымушаны былі спыніцца, чакаючы пераненны ветру.

Л. ПАЛАНІН.



У зале пасяджэння першай сесіі Мінскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных. Злева ў прэзідэнт сакратар сесіі В. Н. Дымкавец і старшнікі П. А. Круценька, Ф. Ф. Чышын. Фота Г. Калюшкіна.

НАПЯРЭДАДНІ УСЕБЕЛАРУСКОЙ НАРАДЫ ПЕРАДАВІКОЎ СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРКІ

КАЛГАС ІМЕНИ ВАЛАДАРСКАГА

(МАГІЛЕЎСКИ РАЁН)

ЗА ВЫСОКІ УРАДЖАЙ

Ужо 4 гады таму назад мы знімалі з аднаго гектара ўсяго па 11,4 цэнтнера зернавых і 2,8 цэнтнера ільнова-лакна. Тады ў калгасе не выкарыстоўваліся ўнутраныя магчымасці, і прыраўналася аграэхніка.

У 1939 годзе мы знілі з кожнага гектара 14,84 цэнтнера зернавых і 8 цэнтнера ільновалакна. Жыта з плошчы гектара атрымана па 18,44 цэнтнера азімай пшаніцы — па 16,05 цэнтнера зялёнай пшаніцы — па 16,05 цэнтнера зялёнай пшаніцы — па 16,05 цэнтнера ільновалакна — 7,28 цэнтнера.

У мінулым годзе пад пасевы ўсіх культур было ўнесена 192 тоны мінеральнага ўгнаення, 2.650 тон торфа, 100 бочак фекаліяў, 100 цэнтнераў курнага памёту і 10 тон азотнага ўгнаення.

У мінулым годзе ў нас уздыялася праца па апрацоўцы глебы. Возьмем, напрыклад, азотныя культуры. Азімыя мы садзілі на парпару, падятаму ў маі месяцы. Глыбіня ворыва — 18 сантыметраў. 15 дзён пасля ворыва парпар прабраваў і два-тры сядзі. Пасля, па апрацоўцы глебы, неаднаразова ўдзялялася барабананне і культываванне.

У мінулым годзе ў нас уздыялася праца па апрацоўцы глебы. Возьмем, напрыклад, азотныя культуры. Азімыя мы садзілі на парпару, падятаму ў маі месяцы. Глыбіня ворыва — 18 сантыметраў. 15 дзён пасля ворыва парпар прабраваў і два-тры сядзі. Пасля, па апрацоўцы глебы, неаднаразова ўдзялялася барабананне і культываванне.

У мінулым годзе ў нас уздыялася праца па апрацоўцы глебы. Возьмем, напрыклад, азотныя культуры. Азімыя мы садзілі на парпару, падятаму ў маі месяцы. Глыбіня ворыва — 18 сантыметраў. 15 дзён пасля ворыва парпар прабраваў і два-тры сядзі. Пасля, па апрацоўцы глебы, неаднаразова ўдзялялася барабананне і культываванне.

І. Г. КАРАКІН, старшыня калгаса, узнагароджаны ордэнам Леніна.



Абсервацыя плацэ разнакласнага калгаса імя Валадарскага на 1940 г. На ЗДЫМКУ (злева направа): загадчык хата-лабараторыі калгаса і. Хаўстаў, аспіцыянт калгаса па ільну П. Машкоў, брыгадзір 2-й брыгады Д. Ліхутаў, брыгадзір 1-й брыгады Ф. Раўкоў, старшыня калгаса ордэна Леніна І. Каракін і вясняны І. Понікаў. Фото Я. Салавейчыка.

НАША ХАТА-ЛАБАРАТОРЫЯ

Калгасная хата-лабараторыя існуе з 1936 года. За гэты час яна правяла значную работу ў барацьбе за высокі стаўленні ўраджаяў. Вядзючы заставу хата-лабараторыі ў тым, што ў асноўныя дні калгас стаў прымяняць на сваіх плацэ перадавую аграэхніку і дабіўся высокіх ураджаяў.

Да 1936 года ў калгасе зусім не ўжываліся мінеральныя ўгнаенні. Сярод калгаснікаў існавала думка, што яны не даюць ніякай карысці. І толькі пасля таго, калі хата-лабараторыя правяла доследаў на полі і была дасягнуты станоўчыя вынікі, у калгасе з кожным днём пачалі ўсё больш скарыстоўваць мінеральныя ўгнаенні.

У 1936 годзе ў глебу было ўнесена мінеральных ўгнаенняў 60 тон, у 1937 годзе — 160, у 1938 годзе — 165 і ў мінулым годзе — 192 тоны.

Цікавыя вынікі мы правялі ў ўясненне мінеральных ўгнаенняў разам з гною. У 1937 годзе на першым вопытным участку пад пасев ячменю мы ўнеслі на адзін гектар 8 цэнтнераў фасфарытнай мукі, 2 цэнтнера калійнай солі і 40 тон гною. Ураджай атрымаў 39,3 цэнтнера.

На другім участку такой-жа плошчы ўнеслі 8 цэнтнераў фасфарытнай мукі, 2 цэнтнера калійнай солі і 20 тон гною. Ураджай атрымаў 33,6 цэнтнера. На трэцім участку гэты зусім не ўнесіліся, а было ўнесена 8 цэнтнераў фасфарытнай мукі і 2 цэнтнера калійнай солі. Ураджай на гэтым участку быў ніжэйшым — усяго 24 цэнтнера.

У гэты год мы зрабілі вывад, што мінеральнае ўгнаенне дае самы лепшы вынік у тым, калі ўносіцца разам з арганічным ўгнаеннем.

Калгас у асноўны час прымяняе масавую падборку пасеваў і веснавое барабананне азотных культур. У гэтым таксама заслуга хата-лабараторыі, якая многа зрабіла для пашырэння вышэй паказаных аграмерпрыёмаў. Пяцёр хата-лабараторыі працуе над вопытамі па паліграфічным ворываўнага гарызонта. Восенню зрабілі першыя вопыты з азотнымі культурамі.

Калгасная хата-лабараторыя стала арганізуючым цэнтрам авалодання калгаснікамі перадавой аграэхнікі. Зараз пры хата-лабараторыі працуе аграэхнічны гурток, у якім займаюцца 25 калгаснікаў. Заняткі ў аграэхніцы праводзіць участковы арган МТС тав. Магілёў. На занятках мы вывучаем перадавую аграэхніку і вопыт барацьбы за ўраджай лепшых уладальнікаў Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі.

У нашым калгасе ёсць 8 вясняны. Хата-лабараторыя аказвае ім пяцёр усямерную дапамогу ў складанні аграэхнічных планаў.

І. М. ХАЎСТАЎ, загадчык калгаснай хата-лабараторыі.

ПОСПЕХІ МАЛОЧНА-ТАВАРНАЙ ФЕРМЫ

Вялікіх поспехаў дабілася наша малочна-тварная ферма за апошні год. На ферме ёсць 100 гадоў буйнай рагатай жывёлы. Ад жывялагадоўлі калгас атрымлівае вялікі прыбытак. За адзін толькі 1939 год ферма дала даходу 61.683 рублі.

Намюта павялічылася ўдойнасць. У 1938 годзе ад кожнай каровы было дадана па 1.300 літраў, а ў 1939 годзе — па 2.073 літры. Ад сваіх 11 дойнаў кароваў я дабілася яшчэ лепшых вынікаў: сярэдня ўдой на карову складае 2.100 літраў.

Такую высокую ўдойнасць мы атрымалі не выпадкова. Прышлось многа працаваць. За жывялай у нас устаноўлен правільны догляд. На ферме ўдзялен

строгі распарадак дня. У вільны час работа пачынаецца з 7 гадзін раніцы. Штодзённа кароў чысцім грабнем і шоткай. Перад даснем вымя падмываем цёплай вадой.

У павышанай ўдойнасці вялікую ролю адыграла індывідуальнае харчаванне жывёлы.

У летні час жывёла, булчучы на пасішчы, атрымлівае сістэматычную падборку. Для падкормкі мы выкарыстоўваем рознае пустазелле, бульбінік.

І саборнічаю з дзяржаў Жэнія Даршковай. У гэтым годзе змагався за атрыманне ад кожнай дойнай каровы па 2.500 літраў малака.

Дзяржа У. В. НАЗЛОВА.

БАЛАНС КАЛГАСА

Толькі што я закончыў складанне балансу нашага калгаса за 1939 год. У лічбах адлюстраваны вялікі перамогай калгаснага даду. 1939 год быў годам дасягнення найвышэйшага росту калгасных даходаў, росту асабістасці і культуры калгаснікаў.

Характэрна прывесці лічбы валавой даходнасці калгаса за апошні год. Балі ў 1937 годзе валавы даход склаў 146.901 рубль, у 1938 г. — 226.813 рублёў, то ў 1939 годзе даходнасць павялічылася да 438.000 рублёў.

Значна выраслі грашовы даходы калгаса. За 1937 год яны складалі 100.844 рублі, а ў 1939 годзе — 270.000 рублёў.

Цікава прасачыць, з чаго складаецца грашовы даход. Галоўнай крыніцай даходу служыць паліводства. У 1937 годзе ад паліводства мы атрымалі 72.976 рублёў, а ў 1939 годзе — 181.000 рублёў. У тым ліку, ад адных толькі тэхнічных культур, галоўным чынам ад ільну, даход складае 158.000 рублёў. Павелічэнне грашовай даходнасці ад тэхнічных культур ідзе за лік павелічэння ўраджайнасці ільну. У 1939 г. калгас сееў 20 гектараў ільну. З кожнага гектара атрымана па 8 цэнтнераў высокакаснага ільнова-лакна. Значная частка ільнопрадукцыі адана дзяржаве 24 нумарам.

Намюта ўзраста даходнасць ад жывялагадоўлі. Калі два гады таму назад калгас атрымліваў ад жывялагадоўлі

18.074 рублі, то ўжо ў 1939 годзе атрымана 68.188 рублёў.

З кожным годам растуць асноўныя сродкі вытворчасці калгаса. Аб гэтым красамоўна сведчаць такія лічбы. У 1937 г. асноўныя сродкі вытворчасці складалі 104.501 рубль, у 1938 г. — 149.404 рублі, у 1939 г. — 174.518 рублёў. Выраслі і адлічэнні ў непадзельны грашовы фонд калгаса. За 1939 г. грашовы адлічэнні ў непадзельны фонд складалі 40.617 рублёў.

Цікава адзначыць, як няўдзячна з года ў год павялічваюцца грашовы фонд для размеркавання на працягу года і, разам з гэтым, аянка працэнтаў калгасніка. У 1937 годзе для размеркавання на працягу года было выдзелена грошай 56.325 рублёў. А гэты працэнт пачаўся з 2 руб. 25 кап. У 1938 годзе размеркаваўся 109.734 рублі. На кожны працэнт калгасніка прыходзілася па 3 руб. 25 кап. 1939 г. даў дасейшы рост вагі працэнтаў калгасніка. Для выдачы на працягу года пры канчатковым размеркаванні (пасля выкапання ўсіх абавязальнасцяў перад дзяржавай і стварэння неабходных фондаў, згодна Сталінскага статута сельгасарпелі) выдзелена 175.000 рублёў. Калгаснік на кожны свой працэнт атрымлівае адных толькі грошай па 5 рублёў.

Такі баланс нашага калгаса за 1939 год.

Ф. Н. КАРДЗЯНКОЎ, рахуннавод-бухгалтар калгаса імя Валадарскага, Магілёўскага раёна.

Іван Нікіціч падняўся, палышоў і дзвучаў, якія сядзелі за ўрокам, паглядзіў галоўку Соні і накіраваў да нас погляд, поўны банкаўскай гордасці: моў, глядзіце, якія яны ёсць, калгасныя дзеці.

Гаспадар дома зноў перавёў гутарку на тэму аб садах.

— Пяцёр мая мара ажыцшэўлена. Сады акружаюць наш калгас. Вы сабе не ўявіце, якая гэта прыгожая карціна. Усё шчыра, усё радуе вока, і на сэрцы становіцца так лёгка і добра. Вы думаеце, гэта цвіце толькі калгасны сад? Не, гэта цвіце наша калгаснае жыццё, гэта цвіце чалавек. А за ўсё гэта мы абавязаны яму.

Іван Нікіціч паказаў рукамі на партрэт, які вісеў супроць нас. З партрэта ўсмехаўся нам вядомы чалавек і садоўнік, які ператварыў нашу краіну ў квітніючы сад. З партрэта ўсмехаўся Сталін.

С. КУНЯНСКІ.

ЧАЛАВЕК ЦВІЦЕ

У кожнага чалавека ёсць сваё мара. У марай нека жыве лягчай. У Івана Нікіціча Кардзянкова была з малых год мара аб садах. Ён любіў пах яблынавых кветак, арамаў антонаўкі, прыгожы выгляд плодowych дрэў у сваім веснавым уборы.

Гэта была мара аб прыгожасці жывячы.

Ён меў да рэвалюцыі бядняцкую гаспадарку. Зямлі было дастаткова для таго, каб лічыцца селянінам, але зусім недастаткова для таго, каб есці з яе хлеб. Зямля не магла пракарміць сям'ю. І часта Іван Нікіціч пакідаў роднае сяло і ўязджаў у горад у пошуках шчасця. Горад для яго не прыгатаваў шчасця, працы таксама. Але часам удавалася знайсці работу. Ён працаваў шахцёрам, каменчыкам. Ён хацеў накарміць крэху грошай, паехаць дадому і ўмацаваць сваю гаспадарку. Але работа на шахцёраў прыносіла толькі знесенне, хваробу і больш нічога.

Ён вяртаўся ў вёску, на зямлю. Яму здавалася, што цяпер можа стаць лягчай жыве. І ён марыў зноў аб садах. Ён хацеў пасадзіць вакол свайго дома сад. Можна ў акружэнні прыгожых фруктовых дрэў і жыццё будзе здавацца больш светлым, радасным.

Гэта была мара.

І мара стала сапраўднасцю. Ператварыў мара ў сапраўднасць калгасны лад.

...У доме Івана Нікіціча запалілася электрычнае святло. Дзеці Анюта, Дуня, Сося рыхтуюць урокі. Гаспадыня Ефрасінья Пракопаўна гатуе вачару. З кухні падымаюць прыемны пахам біліны і смажанага сала.

Мы прадаўжым сваю гутарку ў гаспадарым доме, які аказваўся на рэдкім прыемным і астраўным субсідзіям, чалавекам улюбёным у жыццё, у яго прыгожасці.

Ён — садовод калгаса. У калгасе ёсць стары сад і нядаўна пасаджан малалы — 13 гектараў. Антонаўка, ранет, грушы розныя. Трэба было бацьчы, з якой любіць, з якой пшчотай, з якім лантнемм гаворыць калгасны садовод аб садах, аб дрэвах, аб пвіпенні і аб плодах. Яму — 56 год. А колькі маладога агню ў яго вачах!

І падыходзіў да этажэркі, запоўненай кнігамі. Тут Леў Тацкаў, Пшчоткаў, Янка Кушава, кнігі па садоўству, кнігі Міхурына і інш. Я паглядзеў на гаспадара. Не ведаю, можа ён працаваў у маіх вачах заўважэнне, але ён сказаў:

— Чаго зліўляцца! Грамата, кнігі — яны нам пільныя як наветра паробны. Без гэтага нельга рухаць калгаснае жыццё ўперад. Вось і я хоць на старасці, а ўзяўся за кнігу. Ёсць добрыя кнігі, у іх многа мудрасці, а нам гэта трэба.

У стары час нас у пемры трымалі. Каму было лікава нас, мужыкоў, вучыць? А пяцёр — іншая справа... Калі ўзнік маіх дзці — чатыры дачкі і ўся вучанца. Без навукі добрага жыцця не пабудуец. Навука — гэта аснова. І я гавару сваім дзецям: вучыцеся добра і ў калгасе працуіце патроку, затам, значыцца, у часе канікула. Бо праца таксама ніякага жыцця не можа быць. Праца і навука — вось у чым сутнасць. Праца ўпрыгожвае чалавека. Чалавек становіцца больш прыгожым, вышэй рэстам... Вось як я гляджу на гэту справу.


Іван Нікіціч падняўся, палышоў і дзвучаў, якія сядзелі за ўрокам, паглядзіў галоўку Соні і накіраваў да нас погляд, поўны банкаўскай гордасці: моў, глядзіце, якія яны ёсць, калгасныя дзеці.

Гаспадар дома зноў перавёў гутарку на тэму аб садах.

— Пяцёр мая мара ажыцшэўлена. Сады акружаюць наш калгас. Вы сабе не ўявіце, якая гэта прыгожая карціна. Усё шчыра, усё радуе вока, і на сэрцы становіцца так лёгка і добра. Вы думаеце, гэта цвіце толькі калгасны сад? Не, гэта цвіце наша калгаснае жыццё, гэта цвіце чалавек. А за ўсё гэта мы абавязаны яму.

Іван Нікіціч паказаў рукамі на партрэт, які вісеў супроць нас. З партрэта ўсмехаўся нам вядомы чалавек і садоўнік, які ператварыў нашу краіну ў квітніючы сад. З партрэта ўсмехаўся Сталін.

С. КУНЯНСКІ.



У калгасе імя Валадарскага, Магілёўскага раёна. На ЗДЫМКАХ (злева направа): водазборная вежа калгаснага водаправода. — Заняткі аграэхнічнага гуртка. Гуртком кіруе арган МТС т. Маашкаў. — Калгаснік Ілья Шутаў атрымлівае ад кастра Хаўстава 5 трышчубоў на свае працэды, Іван Кардзянкоў — 4 тыс. 500 рублёў. Справа — старшыня калгаса Каракін і бухгалтар Кардзянкоў. — Сям'я калгасніка П. Гуляшова са сваімі дзецьмі, перадаванымі на радыё ў Маскву.



У калгасе імя Валадарскага, Магілёўскага раёна. На ЗДЫМКАХ (злева направа): водазборная вежа калгаснага водаправода. — Заняткі аграэхнічнага гуртка. Гуртком кіруе арган МТС т. Маашкаў. — Калгаснік Ілья Шутаў атрымлівае ад кастра Хаўстава 5 трышчубоў на свае працэды, Іван Кардзянкоў — 4 тыс. 500 рублёў. Справа — старшыня калгаса Каракін і бухгалтар Кардзянкоў. — Сям'я калгасніка П. Гуляшова са сваімі дзецьмі, перадаванымі на радыё ў Маскву.

